

ТЭМАТЫЧНАЯ ПРАГРАМА
VI адкрытых міжрэгіянальных майстар-класаў “Вучымся ў майстроў”
ГРОДЗЕНСКАЯ ВОБЛАСЦЬ
23 мая 2025 г.

№ п/п	Дата, час правядзення майстар-класаў	База правядзення майстар-класаў. Адрас, кантактныя тэлефоны	Фармат правядзення і тэма майстар-класаў Пазначыць: накірунак (ДПТ, фальклорная творчасць, інтэграваны) неабходныя матэрыялы для ўдзелу ў майстар-класах	Прозвішча, імя, імя па бацьку педагога-майстра – аўтара майстар-класа / педагогаў-аўтараў (цалкам, на беларускай мове)	Пасада, аб’яднанне па інтарэсах, кваліфікацыйная катэгорыя, педагагічны стаж аўтара майстар-класа / педагогаў-аўтараў
1.	23.05.2025 12.00-16.00	УА “Гродзенскі дзяржаўны Палац творчасці дзяцей і моладзі” г. Гродна, Каложскі парк, 1 80152 688611	Фальклорная творчасць “Самабытная Гродзеншчына: зберажэнне мясцовых традыцый праз сумесную дзейнасць дзяцей і бацькоў”. Абрад “Гуканне вясны”	Адамовіч Тарэса Антонаўна	ДУА “Гродзенскі раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі” кіраўнік узорнага фальклорнага калектыву “Васілёчкі”, вышэйшая кваліфікацыйная катэгорыя, 18 гадоў
2.			ДПТ Майстар-клас “Пляценне паяска з васьмі пасмаў” (ткацтва)	Камінская Марына Аляксандраўна Крупенка Інна Генадзьўна (б/к)	УА “Гродзенскі дзяржаўны Палац творчасці дзяцей і моладзі” кіраўнік узорнай студыі “Суквецце талентаў” аб’яднанне па інтарэсах “Ткацтва”

					вышэйшая кваліфікацыйная катэгорыя 37 гадоў
3.			ДПТ Майстар-клас “Саламяная бутаньерка” (саломапляценне)	Махортава- Мушынская Кацярына Мікалаеўна	УА “Гродзенскі дзяржаўны Палац творчасці дзяцей і моладзі” узорная студыя “Суквецце талентаў” аб’яднанне па інтарэсах “Школа рукадзелля” першая кваліфікацыйная катэгорыя, 15 гадоў
4.			ДПТ “Таямніцы беларускага куфра” (цацкаванне)	Гельвей Іна Мікалаеўна	ДУА “Сярэдняя школа №14 г. Ліды” аб’яднанне па інтарэсах, “Добры Ліс”, другая кваліфікацыйная катэгорыя, 4 гады
5.			ДПТ Роспіс па шклу	Гаўрык Алена Іванаўна	ДУА “Лідскі раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі” аб’яднанне па інтарэсах “Кампазіцыя”, вышэйшая кваліфікацыйная катэгорыя, 35 гадоў

6.			ДПТ Майстар-клас “Навагрудская свістулька” (выраб беларускай цацкі- свістулькі)	Гассман Іна Васільеўна	ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі «ДАР»” кіраўнік узорнай студыі дэкаратыўна- прыкладной творчасці “Народная кераміка” вышэйшая кваліфікацыйная катэгорыя, 25 гадоў
7.			ДПТ Майстар-клас “Тукаем вясну” (тэкстыль, птушка з ільну з вышыўкай)	Савашынская Наталля Фёдараўна	ДУА “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі “Прамень” г. Гродна” аб’яднанне па інтарэсах “Пацэрка”, першая кваліфікацыйная катэгорыя 31 год
8.			ДПТ Майстар-клас “Падкова на памяць” (кождызайн)	Хакала Святлана Сяргееўна	ДУА “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі “Прамень” г. Гродна” аб’яднанне па інтарэсах “Кождызайн”, першая кваліфікацыйная катэгорыя 21 год